

ВЕСЦІ

НАЦЫЯНАЛЬНАЙ
АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ

СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК 2009 № 1

ІЗВЕСТИЯ

НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ

СЕРИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 2009 № 1

ЗАСНАВАЛЬNIK – НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭMІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ

Часопіс выдаецца са студзеня 1956 г.

Выходзіць чатыры разы ў год

ДА 80-ГОДДЗЯ З ДНЯ ЗАСНАВАННЯ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭMІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ

ЗМЕСТ

Нікіченка П. Г. Гуманітарныя науки як прыярыгтны фактар інавацыйнага развіцця краіны.....	4
Каваленя А. А. Нацыянальная акадэмія науک Беларусі: вытокі, гісторыя, сучаснасць	9

ФІЛАСOFІЯ І САЦЫЯЛОГІЯ

Лазарэвіч А. А. Філасофскія асновы нацыянальна-культурнай ідэнтычнасці ў эпоху глабалізацыі.....	22
Конан У.М. Проблемы этыкі і антрапалогіі ў сяродніевяковай Беларусі.	28

ПРАВА

Васілевіч Р. А. Інтэграцыйныя працэсы – важнейшы фактар развіцця беларускай дзяржавы	36
Дзербін А. П. Аб некаторых аспектах проблемы сутнасці права.	44

ЭКАНОМІКА

Лучанок А. І. Удасканаленне інстытуцыянальнай мадэлі Рэспублікі Беларусь	53
--	----

ГІСТОРЫЯ

Грушка А. І. Даследаванне Пола Сэнгера «Чыттанie пра сябе: яго ўздзеянне на пісьмо і грамадства позняга Среднявечча» і сучасныя праблемы вывучэння фарміравання пісьмовай культуры ў Вялікім княстве Літоўскім ..	61
---	----

Здановіч У. В. Акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны ў працах айчынных даследчыкаў (1991–2007 гг.)	66
МАСТАЦТВАЗНАЎСТВА, ЭТНАГРАФІЯ, ФАЛЬКЛОР	
Лакотка А. І. Мастацтвазнаўства, этналогія, фальклорыстыка ў развіцці нацыянальнай культуры	73
Гурко А. У. Беларуская этналогія ў ХХІ стагоддзі: праблемы і перспектывы	80
Дуброўская А. У. Музыка ў сучасным драматычным тэатры	86
ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА	
Тычына М. А. Сучаснае беларускае літаратуразнаўства ў сістэме гуманітарных ведаў	93
Сівец Т. М. Традыцыі Байрана і байранізму ў беларускай літаратуры XX стагоддзя	102
МОВАЗНАЎСТВА	
Лукашанец А. А. Беларуская нацыянальная мова на сучасным этапе: сістэма, статус, функцыянаванне .	107
Мароз В. К. Лапінскае пісьмо ў гісторыі Беларусі (на матэрыяле летапісаў)	118
ВУЧОНЫЯ БЕЛАРУСІ	
Уладзімір Андрэевіч Бабкоў (Да 70-годдзя з дня нараджэння)	123

ИЗВЕСТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БАШКОРТОСТАН

Серия гуманитарных наук

на русском и белорусском языках

Технічны рэдактар Т. В. Печник
Камі'юнтэрная вёрстка В. А. Тарасенка

Задзелена ў набор 12.12.2008 г. Падлісана ў друк 26.01.2009 г. Відмінність 100% від 84 $\frac{1}{8}$. Нанера афсетная. Ум. друк. арк. 14.88. Ум. фарб.-адб. 15.58. Ум. вініл. арк. 14.88. Ум. фарб.-адб. 15.58.

Кошт нумару: індивідуальна паділка – 16 450 руб.; фільтр – 1 000 руб.

Рэспубліканская ўнітарна прадпрыемства «Выдача сертификатов на земельные участки»
Вул. Ф. Скарыны, 40, 220141, г. Минск, Пасвальская ул.

Надрукавана в РУП «Видавець друкарня»

УДК 94(47+57)«1941/45»+930(476)

У. В. ЗДАНОВІЧ

**АКУПАЦЫЙНЫ РЭЖЫМ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ
Ў ГАДЫ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ
Ў ПРАЦАХ АЙЧЫННЫХ ДАСЛЕДЧЫКАЎ (1991–2007 гг.)**

Брэсцкі дзяржсаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна

(Паступіў у рэдакцыю 28.10.2008)

Уводзіны. Пасля захопу германскімі войскамі Беларусі на яе тэрыторыі быў устаноўлены жорсткі акупацыйны рэжым, мэтай якога была ліквідацыя грамадскага, дзяржаўнага ладу, рабаванне нацыянальных багаццяў і рэурсаў, зняволенне і знішчэнне насельніцтва рэспублікі.

У перыяд існавання незалежнай Беларусі айчыннымі гісторыкамі падрыхтаваны працы са-мых разнастайных жанраў, у якіх атрымалі грунтоўнае асвятленне многія аспекты заяўленай тэмы. Разам з тым шэраг пытанняў патрабуе дадатковага вывучэння. Каштоўную дапамогу навукоўцам у вырашэнні новых задач можа аказаць гістарыяграфічны аналіз праблемы. Некаторыя пытанні вывучэння гісторыі Беларусі перыяду акупацыі знайшлі адлюстраванне ў гістарыяграфічных артыкуалах, змешчаных у часопісах, зборніках, матэрыялах канферэнций [1; 28–30]. Каштоўны матэрыял па тэме ўтрымліваецца ў манографіі К. І. Козака «Германский оккупационный режим на территории Беларуси. 1941–1944 гг.: историография и источники» [25]. Шэраг аспектаў вывучэння акупацыйнага рэжыму закранае ў сваіх публікацыях С. Я. Новікаў, асноўнай гістарыяграфічнай тэмай якога з’яўляецца аналіз прац сучасных нямецкіх гісторыкаў, прысвячаных палітыцы нацысцкай Германіі ў Беларусі ў гады Вялікай Айчынной вайны [31; 32].

Аднак выдадзеныя ў разглядаемы перыяд працы не даюць поўнага ўяўлення пра аўтаматичны сутнасць літаратуры па пытаннях акупацыі. Аналіз апублікованых гістарыяграфічных крыніц па праблеме з’яўляецца мэтай дадзенага артыкула.

Вывучэнне акупацыйнай палітыкі германскіх улад на трыторыі Беларусі айчыннымі гісторыкамі. Характэрная асаблівасцю новага перыяду стала засваенне новых кірункаў у даследаванні праблемы, а таксама дэталёвае асвятленне разнастайных аспектаў акупацыйнага рэжыму, разгляд якіх у савецкай гістарыяграфіі вызначаецца лаканічнасцю.

У 1993 г. была абаронена кандыдацкая дысертация М. Я. Саванякі «Немецко-фашистские лагеря на территории Белоруссии в годы Великой Отечественной войны», у якой аўтар, раскрываючы сутнасць і ролю нямецкіх лагераў у ажыццяўленні планаў германскіх улад у дачыненні да Беларусі, вызначае тыпы лагераў, іх прызначэнне, выдзяляе катэгорыі вязняў, асвятляе механізм і сродкі знішчэння грамадзянскага насельніцтва і ваеннопалонных. У дысертациі прыводзіцца даныя пра колькасць месцаў прымусовага ўтрымання на тэрыторыі Беларусі: 260 канцэнтрацыйных лагераў і іх філіялаў, у тым ліку 110 лагераў для грамадзянскага насельніцтва і 150 лагераў для ваеннопалонных, у якіх было знішчана каля 700 тыс. насельніцтва і звыш 810 тыс. ваеннопалонных [39, с. 22, 25, 30]. Неабходна адзначыць, што большасць колькасці паказчыкаў, прыведзеных у даследаванні, грунтуюцца на матэрыялах НДЗК, якія неаднаразова падвяргаліся сумненню даследчыкамі, энцыклапедычных выданнях, апублікованых крыніцах.

У 1990-я – пачатку 2000-х гг. асаблівую актуальнасць набывае гісторыя асобных лагераў, якія ў ранейшыя часы па розных прычынах, найперш ідэалагічных, заставаліся фактычна па-за межамі фундаментальнага навуковага даследавання. Так, доўгі час грунтоўна не вывучалялася

гісторыя Трасцянца, нягледзячы на тое, што Трасцянецкі лагер быў самым буйным на тэрыторыі Беларусі і адным з найбуйнейшых у Еўропе месцам масавага знішчэння людзей. Пра рост цікавасці навукоўцаў да праблем Трасцянца сведчаць матэрыялы Міжнароднай канферэнцыі «Генацыд у другой сусветнай вайне: праблемы даследавання (у памяць ахвяр Трасцянца)», праведзенай у БДУ 25–27 красавіка 2002 г. [11].

Найбольш важныя праблемы ў даследаванні гісторыі Трасцянецкага лагера вызначыў А. М. Літвін, выступаючы 24 кастрычніка 2003 г. на Міжнароднай канферэнцыі «Мінскае гета. 1941–1943 гг.: Трагедыя. Гераізм. Памяць», арганізаванай супрацоўнікамі Гісторычнай майстэрні ў Мінску, а таксама супрацоўнікамі Міжнароднага адукатыўнага цэнтра ў Дортмундзе (Германія), Саюза беларускіх яўрэйскіх грамадскіх аб'яднанняў і абшчын, Мінскага міжнароднага адукатыўнага цэнтра. Як спрадвядліва падкрэсліў даследчык, вельмі складаным у вывучэнні тэмы з'яўляеца пытанне пра агульную колькасць знішчаных у Трасцянцы людзей. Прынятая ў гісторыографіі лічба пра 206500 чалавек з'яўляеца заніжанай. А. М. Літвін, са спасылкай на даныя акта камісіі па вывучэнні ахвяр Трасцянецкага лагера, у склад якой уваходзілі В. І. Казлоў, М. Лынькоў і іншыя, паказвае, што згодна з актам, складзеным камісіяй 25 ліпеня 1944 г., у Трасцянцы было знішчана 546 тыс. чалавек [29, с. 65]. Аднак у далейшым лічба пастаянна змяншалася. Нягледзячы на тое што даныя пра больш як 206 тыс. знішчаных у Трасцянцы пастаянна крытыковаліся навукоўцамі, яны так і не былі перагледжаны. Пра гэта, у прыватнасці, сведчыць зборнік документаў і матэрыялаў «Нямецка-фашистыскі генацыд на Беларусі (1941–1944)», выдаўлены ў 1995 г. у ім адзначаеца, што ў в. Малы Трасцянец акупанты знішчылі 206500 тыс. чалавек [33]. Дадзеная лічба падаеца і ў калектыўным выданні «Беларусь в годы Великой Отечественной войны» [2, с. 158].

Параўнальна новым кірункам даследаванняў беларускіх гісторыкаў стала тэма нацысцкага генацыду ў адносінах да яўрэйскага насельніцтва. Знішчэнне яўрэяў у гады другой сусветнай вайны атрымала назыву «халакост», «катафалк». У сучаснай беларускай гісторыографіі найбольш распаўсюджаным тэрмінам з'яўляеца генацыд – фізічнае знішчэнне асобных груп насельніцтва паводле расавых, нацыянальных, этнічных і рэлігійных прыкмет. Увядзенне ў пачатку 1990-х гг. у навуковы ўжытак новых дакументаў садзейнічала таму, што ў колах вучоных узрасла цікавасць да акрэсленай праблемы. Як сведчаць апубліканыя крыніцы, большасць беларускіх яўрэяў загінула, будучы вязнямі гета, якія існавалі як у буйных гарадах, так у пасёлках і вёсках. Менавіта гісторыя гета стала найбольш актуальнай тэмай у айчыннай гісторыографіі. Пацвярджаючы тэму з'яўляючыся канферэнцыі, праведзеныя ў рэспубліцы: «Мінскае гета. 1941–1943 гг.: Трагедыя. Гераізм. Памяць»; «Генацыд у другой сусветнай вайне: праблемы даследавання (у памяць ахвяр Трасцянца)»; «Беларусь у выпрабаваннях Вялікай Айчыннай вайны: масавыя забойствы нацыстаў»; «Лагер смерці Трасцянец 1941–1944 гг.: памяці ахвяр нацызму ў Беларусі»; «Першая і другая сусветная вайны: акупацыя і яе наступствы на Беларусі»; «Чужыя і родныя: формы выжывання ва ўмовах Другой сусветнай вайны» [3; 28; 35].

У постсавецкі перыяд быў пакладзены пачатак стварэнню дакументальнай базы па вывучэнні гісторыі яўрэйскага насельніцтва ў гады Вялікай Айчыннай вайны [40; 42]. Праблема халакосту ў Беларусі знайшла адлюстраванне і ў манаграфічнай, і навукова-папулярнай літаратуры. Сярод даследчыкаў дадзенай тэмы неабходна выдзеліць Э. Р. Іофе [17–19]. Як паказвае аналіз прац, прысвечаных гісторыі яўрэйства перыяду Вялікай Айчыннай вайны, асноўная ўвага гісторыкаў была накіравана на паказ карнай дзеянасці германскіх улад. Сацыяльна-эканамічнае палітыка ў адносінах да яўрэйскага насельніцтва разглядалася ў агульным плане, фрагментарна без вызначэння яе сутнасці і канкрэтных кірункаў, без пацвярдження яе вынікаў канкрэтнымі данымі.

Аднабаковае асвятленне праблемы ў пэўнай ступені было пераадолена аўтарамі манаграфіі «Пинские евреи. 1939–1944 гг.» [37]. Значная крыніца знаўчая база, выкарыстанне элементаў параўнальнага аналізу дзеянасці акупацыйных улад у дачыненні да розных нацыянальных груп дазволілі гісторыкам паказаць на прыкладзе аднаго горада Беларусі асноўныя кірункі сацыяльна-эканамічнай палітыкі акупантатаў у адносінах да яўрэйскага насельніцтва, вызначыць яе этапы і прасачыць змяненні ў становішчы яўрэяў горада.

Разнастайныя аспекты жыцця яўрэйскага насельніцтва ў перыяд німецкай акупацыі на прыкладзе значна большага рэгіёна паказаў у кандыдацкай дысертациі адзін з аўтараў папярэдній манаграфіі Я. С. Разенблат. Выкарыстанне даследчыкам раней недаступных для гісторыкай архіўных дакументаў дало магчымасць паказаць не толькі сутнасць і вынікі нацысцкай палітыкі генацыду ў адносінах да жыхароў яўрэйскай нацыянальнасці на тэрыторыі Заходняй Беларусі, але і раскрыць ролю органаў яўрэйскага самакіравання як у рашэнні пытанняў жыццезабеспячэння насельніцтва, так і ў выкананні загадаў акупацыйных улад, што, на наш погляд, надае асаблівую значнасць даследаванию [36].

Пэўны ўклад у вывучэнне тэмы ўносіць мемуарная літаратура [13]. Некалькі выпускаў успамінаў вязняў гета на тэрыторыі Беларусі і Украіны падрыхтавала аўяднанне «Гістарычная майстэрня ў Мінску» [10; 15]. Аднак, нягледзячы на вялікую колькасць літаратуры па тэме халамайстэрня ў Беларусі, многія аспекты праблемы патрабуюць далейшага вывучэння. Найперш гэта датычыцца страт беларускіх яўрэяў у гады Вялікай Айчыннай вайны. Прыведзеныя рознымі даследчыкамі лічбы ад 245 тыс. да 1 млн чалавек [38, с. 154], на наш погляд, тлумачацца адсутнасцю дакладнай методыкі падліку страт.

Аб'ектам даследавання айчынных гісторыкаў у постсавецкі перыяд стала прымусовая праца грамадзян Беларусі. У савецкія часы ўвага даследчыкаў фіксавалася пераважна на пытаннях прымусовага вывазу беларусаў у Германію. Пры гэтым дадзеная праблема не з'яўлялася тэмай вывучэння айчыннымі навукоўцамі, а разглядалася ў кантэксле акупацыйнай эканамічнай палітыкі. Па-за ўвагай даследчыкаў заставаліся арганізацыя прымусовай працы на акупаванай тэрыторыі, формы і методы прымусу, матэрыяльнае, прававое становішча насельніцтва, роля мясцовай калабарацыі ў працэсе вывазу жыхароў Беларусі ў нацысцкія краіны. Па сутнасці забароненай была і праблема невяртання на радзіму былых оstarбайтараў.

Са змяненнем грамадска-палітычнай сітуацыі пасля распаду СССР з'явіліся новыя магчымасці для вывучэння акупацыйнага рэжыму і такой яго састаўной часткі, як выкарыстанне савецкіх грамадзян на прымусовых работах. Аб'ектыўнаму і ўсебаковаму вывучэнню тэмы спрыяла павелічэнне крыніцаўнайчай базы. Значным дасягненнем стала выданне ў некалькіх кнігах зборніка документаў і матэрыялаў «Белорусские оstarбайтеры. Угон населенія Беларусі на принудительные работы в Германию (1941–1944)», а таксама зборніка «Оstarбайтеры. Принудительный труд белорусского населения в Австрии» [6–9; 34], якія даюць уяўленне пра становішча вывезеных грамадзян Беларусі, а таксама раскрываюць палітыку савецкай улады ў дачыненні да рэпатрыянтаў.

Паспяховаму засваеню выдадзеных дакументаў садзейнічала аналітычнае даследаванне «Беларускія остатрабайтары», падрыхтаванае супрацоўнікамі Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь [5].

Увядзенне ў навуковы ўжытак новых дакументаў, пашырэнне крыніцаў базы абектаў на павышалі ўзровень навуковых даследаванняў. Палітыка прымусовай працы, што ажыццяўлялася германскімі акупацыйнымі ўладамі на тэрыторыі Беларусі, атрымала грунтоўнае асвячленне ў кандыдацкай дысертациі Я. А. Грэбеня [12].

Зняцце грыфа сакрэтнасці з акупацыйных фондаў абумовіла з'яўленне навуковых прац, у якіх разглядаюцца пытанні арганізацыі сістэмы аховы здароўя, медыцынскага абслугоўвання насельніцтва, школьнай адукацыі на акупаванай тэрыторыі Беларусі. Асаблівасцю даследавання ў з'яўляецца шырокое выкарыстанне крыніц нямецкага паходжання, а таксама іх крыніцаўнаўчы аналіз. Так, практычна цалкам пабудавана на падставе дакументаў германскіх акупацыйных органаў кіравання і ўстаноў, якія дзейнічалі на тэрыторыі заходніх абласцей рэспублікі, дысертацийнае даследаванне І.Э. Яленскай [14]. Крыніцаўнаўчы аналіз спраўядлівай дакumentацыі акупантатаў, распрацоўка асноўных варыянтаў класіфікацыі матэрыялаў Дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці дазволілі аўтару паказаць асноўныя кірункі палітыкі захопнікаў у галіне медыцыны, школьнай адукацыі. Як сведчаць матэрыялы дысертациі, мерапрыемствы акупацыйных улад былі накіраваны на ахову здароўя насельніцтва толькі ў межах, неабходных для падтрымання стабільнай медыка-эпідэміялагічнай абстановкі і абароны ад наступстваў, звязаных з развіццём масавых захворванняў. Гэта прадугледжвала санітарны кантроль, арганізацыю са-

нітарна-ахоўных мерапрыемствау, ажанне мэтыцынскай дапамогі жыхарам Беларусі. Сваю асаблівасць мела і школынага палітыка акупантаў, якая праяўлялася ва ўкраінізацыі школы на тэрыторыі Брэсцкай і Гомельскай акруг.

Сістэмны аналіз адукатычных практэсаў, якія адбываліся ў гады Вялікай Айчыннай вайны на тэрыторыі ўсёй Беларусі, праводу М. Г. Жылінскі. Факты, прыведзеныя даследчыкам, пацвярджаюць ранейшыя высновы гісторыкаў аб тым, што навучальна-выхаваўчы працэс, арганізаваны грамадзянскімі ўладамі, меў адметную нацыянальна-прапагандысцкую афарбоўку, нацысцкую сутнасць і быў накіраваны галоўным чынам на падрыхтоўку неабходных акупантам ваенна-еканамічных кадраў [16].

У асобны кірунак даследавання ў 1990-я гг. выдзеліся пытанні аграрнай палітыкі захопнікаў. Гэта праблема ў савецкія часы разглядалася ў кантэксле вывучэння эканамічных мерапрыемстваў акупантаў на беларускай зямлі. Зменам у аграрным сектары заходніх абласцей Беларусі ў перыяд акупациі прысвечаны асобны раздзел у кандыдацкай дысертацыі і манаграфіі В. А. Белазаровіча [4]. Як спрадядліва адзначае аўтар, захопнікі разглядалі рэгіён у якасці аграрна-сыравіннага прыдатку Германіі. Абавязковыя паставкі сельскагаспадарчай прадукцыі на патрэбы германскай арміі ў спалучэнні з карнымі экспедыцыямі і рэпрэсіямі, каланізацыя тэрыторый перасяленцамі з Германіі і Галандыі прывялі да масавага збяднення заходнебеларускай вёскі. Не палепшила становішча і аграрная рэформа 1942 г. У 1943 г. у заходніх абласцях Рэспублікі 240 тыс. га не былі апрацаваны, а 10–15% сем'яў згубілі апошнюю карову [41, с. 152].

Уяўленні даследчыкаў пра сутнасць аграрнай палітыкі акупатычных улад, механізм яе ажыццяўлення на тэрыторыі Заходняй Беларусі істотна дапоўніла С. Л. Казлова [22], якая на падставе разнастайных крыніц, у тым ліку і матэрыялаў, выяўленых у архівах Федэратыўнай Рэспублікі Германіі, даказала, што важнейшай састаўной часткай акупатычных мерапрыемстваў была сельскагаспадарчая каланізацыя і анямечванне заходнебеларускіх тэрыторый. Аднак негатыўнае стаўленне насельніцтва да захопнікаў, пастаянны рост партызансага руху прывялі да зрыву планаў нямецкага кіраўніцтва.

Каштоўныя звесткі для аналізу акупатычнага рэжыму прапануюцца ў працах А. А. Кавалені, К. І. Козака, У. І. Кузьменкі, С. Я. Новікава [21; 23–27; 32]. Пры аналізе акупатычнага рэжыму нельга абыці ўвагай працы Ю. Туронка і Б. К'яры [20; 41, с. 99]. Так, польскі даследчык на падставе прынцыпу парыўнальнага аналізу сацыяльна-еканамічных і палітычных працэсаў, якія адбываліся на тэрыторыі Беларусі ў гады першай сусветнай і другой сусветнай войнаў, раскрывае структуру, асноўныя кірункі дзейнасці найбольш значных ваенных і грамадзянскіх органаў улады і фарміравання.

Б. К'яры, які адным з першых германскіх гісторыкаў пачаў вывучаць гісторыю Беларусі перыяду нямецкай акупациі ў 1941–1944 гг., падкрэслівае, што акупатычны рэжым на тэрыторыі Рэспублікі меў больш жорсткі характар у парыўненні з іншымі рэгіёнамі СССР. З самага пачатку акупациі ў Беларусі дамінавалі голад, тэрор, якія сталі прычынамі вялікіх людскіх ахвяр агульнай колькасцю 1,6 млн чалавек. Шматлікія матэрыялы пацвярджаюць выснову нямецкага гісторыка аб тым, што Беларусь была самым жахлівым прыкладам спалучэння ваенай эканомікі, аграрнай вытворчасці і харчовага становішча з нацысцкімі метадамі вядзення вайны на вынішчэнне, асабліва з германскім рэжымам тэрору, які разбуральна ўздзейнічаў на ўсе групы мясцовых жыхароў Беларусі [20].

З улікам напрацовак савецкай і сучаснай айчыннай гісторыяграфіі тэма акупатычнага рэжыму на тэрыторыі Беларусі грунтоўна асветлена ў калектыўнай працы «Беларусь в годы Великой Отечественной войны» [2]. Аналізуочы «новы парадак», аўтары раскрываюць яго сутнасць, прапагандысцкае забеспячэнне, асноўныя кірункі эканамічнай, культурнай, маладзёжнай нацыянальной палітыкі акупантаў, асновай якой з'яўляліся генацыд і рабаванне беларускага насельніцтва. Не абышлі ўвагай даследчыкі і праблему штодзённага жыцця гарадскіх і сельскіх жыхароў Беларусі пад акупаций. Наогул, гэта самы вялікі раздзел, які займае ў кнізе больш за 130 старонак.

Такім чынам, гісторыкамі праведзена значная праца па вывучэнні акупатычнага рэжыму на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Многія аспекты праблемы атрымалі грун-

тоўнае асвятленне ў літаратуры. Найбольш поўна распрацаваны пытанні прымусовага вывазу і ўтрымання грамадзянскага насельніцтва, іх знішчэнне ў канцлагерах і гета, карных экспедыцыях, што ажыццяўляліся ваенным і палітычным кірауніцтвам Германіі на тэрыторыі рэспублікі. У савецкай гісторыяграфіі асноўная ўвага надавалася вызначэнню сутнасці акупацыйнай палітыкі, накіраванай на рабаванне народнай гаспадаркі, фізічнае знішчэнне насельніцтва акупаваных тэрыторый. Характарыстыка злачынстваў, здзейсненых акупантамі, з'яўлялася фонам для паказу арганізаванага і ўзначальваемага Камуністычнай партыяй шырокага народнага супраціўлення.

Асаблівасцю постсавецкай гісторыяграфії стала даследаванне новых кірункаў праблемы, а таксама дэталёвы аналіз пытнія, якія ў ранейшыя часы асвятляліся лаканічна і не давалі поўнага ўяўлення аб складаных працэсах акупациі. Актуальнасць набываюць асаблівасці палітыкі захопнікаў у розных сферах, гісторыя асобных лагераў, тэма фашысцкага генацыду ў адносінах да яўрэйскага насельніцтва. Разам з тым аналіз літаратуры паказвае, што асобныя пытні патрабуюць дадатковага асэнсавання. Для разумення праблемы дзеянасці акупацыйных структур неабходна далейшая дэталёвая працяроўка паняцця апарату акупацыйнага рэжыму. Асабліве значэнне гэта мае пры вызначэнні колькасці людскіх страт у перыяд акупацыі. Акрамя самай распаўсюджанай у савецкай гісторыяграфіі лічбы – 2 млн 200 тыс. чалавек, вызначанай Надзвычайнай дзяржаўнай камісіяй, у гісторычнай літаратуры сустракаюцца і іншыя даныя дэмографічных страт Беларусі – 3 млн; 4; 3,5; 2,5; 3,4 млн. Патрабуюць удакладнення і беззваротныя страты яўрэйскага насельніцтва. Больш грунтоўнага вывучэння патрабуе і праблема савецкіх ваеннопалонных, іх жыццё ў канцэнтрацыйных лагерах, колькасць загінуўшых на тэрыторыі рэспублікі. Для выяўлення сутнасці акупацыйнай палітыкі патрэбна і асвяленне штодзённага жыцця розных катэгорый насельніцтва Беларусі ў жорсткіх і складаных умовах акупацыі, іх узаемадносін з германскімі органамі і ўстановамі. Нягледзячы на тое што ў навуковы ўжытак уведзена значная колькасць матэрыялаў пра месца і ролю палітыкі акупантай, адсутнічаюць абавязкенныя даныя пра склад, структуру германскіх органаў улады і іх падраздзяленняў, ступень уплыву на іх, функцыянаванне вышэйшага кіраўніцтва Германіі. Задачамі айчынных гісторыкаў з'яўляецца выяўленне формаў дзеянасці ваеннай адміністрацыі на тых тэрыторыях рэспублікі, якія знаходзіліся ў зоне іх кампетэнцыі, вызначэнне і характеристыстика тэндэнцый, асаблівасцей дзеянасці акупацыйных органаў, іх колькаснага і якаснага складу. Вырашэнне паставленаых задач магчыма толькі на падставе комплекснага выкарыстання як айчынных, так і замежных крыніц, іх крыніцазнаўчага і гісторыяграфічнага аналізу.

Література

1. Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны: Проблемы гісторыяграфіі і крыніцаизнаўства: зб. артыкулаў / Ін-т гісторыі НАН Беларусі; наувк. рэд. Я. С. Паўдаў, А. М. Літвін. – Мінск: Беларус. наука, 1999. – 253 с.
 2. Беларусь в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг. / А. А. Коваленя (руководитель авт. коллектива), А. М. Литвин, В. И. Кузьменко [и др.]. – Минск : Белта, 2005. – 544 с.
 3. Беларусь у выпрабаваннях Вялікай Айчыннай вайны: масавыя забойствы нацыстаў: матэрыялы міжнар. наувк.-практ. канф. Мінск, 2 ліпеня 2005 г. / Гісторычнае майстэрні ў Мінску. Міжнар. адукацыйны цэнтр у Дортмундзе [і інш.]; адк. рэд. В. Ф. Балакіраў, К. І. Козак. – Мінск, 2005. – 306 с.
 4. Б е л о з о р о в и ч, В. А. Аграрные преобразования в западных областях Беларуси в 1939–1952 годах: автореф. ... дис. канд. ист. наук: 07.00.02 / В. А. Белозорович; Белорус. гос. пед. ун-т. – Минск, 1999. – 15 с.
 5. Белорусские оstarбайтеры : историко-аналитическое исследование / Г. Д. Кнатъко, В. И. Адамушко, Н. А. Бондаренко, В. Д. Селеменев; под ред. Г. Д. Кнатъко. – Минск : НАРБ, 2003. – 324 с.
 6. Белорусские оstarбайтеры. Репатриация (1945–1951): Документы и материалы. Кн. 3. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Г. Д. Кнатъко, В. И. Адамушко [и др.]. – Минск : НАРБ, 1998. – 368 с.
 7. Белорусские оstarбайтеры. Репатриация (1945–1951): Документы и материалы. Кн. 3. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Г. Д. Кнатъко, В. И. Адамушко [и др.]. – Минск : НАРБ, 1998. – 310 с.
 8. Белорусские оstarбайтеры. Угон населения Беларуси на принудительные работы в Германию (1941–1944): Документы и материалы. В 2 кн. Кн. 1 (1941–1942) / Сост. Г. Д. Кнатъко, В. И. Адамушко [и др.]. – Минск: НАРБ, 1996. – 304 с.
 9. Белорусские оstarбайтеры. Угон населения Беларуси на принудительные работы в Германию (1941–1944): Документы и материалы. В 2 кн. Кн. 2 (1943–1944) / Сост. Г. Д. Кнатъко, В. И. Адамушко [и др.]. – Минск: НАРБ, 1997. – 472 с.

10. Г а л ь п е р и н а, Р. Как это было... Выживание. Жизнь. Надежда. Вып. третий / Р. Гальперина : отв. ред. К. И. Козак. – Минск: Гістарычна майстэрня ў Мінску, 2006. – 129 с.
11. Генациыд у другой сусветнай вайне: праблемы даследавання (у памяць ахвяр Трасцяцца): матэрыялы Міжнар. канф., Мінск, 25–27 красавіка 2002 г. / Беларус. дзярж. ун-т; адк. рэд. К. І. Козак, А. М. Літвін, У. Н. Сідарцоў. – Мінск, 2003. – 279 с.
12. Г р е б е н ь, Е. А. Привлечение нацистской Германией граждан Беларуси на принудительные работы (1941–1944 гг.): автореф. ... дис. канд. ист. наук: 07.00.02 / Е. А. Гребень; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2005. – 16 с.
13. Да вы до в а, Г. Р. От Минска до Ламанши или дорогами Холокоста: документальная повесть / Г. Р. Да выдо ва. – Минск: Четыре четверти, 2000. – 231 с.
14. Е л е н с к а я, И. Э. Документы немецко-фашистских оккупационных органов управления и учреждений как исторический источник (по материалам Госархива Брестской области): автореф. ... дис. канд. ист. наук: 07.00.02 / И. Э. Еленская; Ин-т истории НАН Беларуси. – Минск, 1999. – 18 с.
15. Жи в а... Да, я жива! Минское гетто в воспоминаниях Майи Крапиной и Фриды Рейzman. Материалы и документы / Сост. М. И. Крапина, Ф. В. Рейzman. Вып. второй / отв. ред. К. И. Козак. – Минск: Гістарычна майстэрня ў Мінску, 2005. – 258 с.
16. Жы л і н с к і, М. Г. Адукацыя на акупіраванай тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны (чэрвень 1941 – ліпень 1944 гг.): аўтарэф. ... дыс. канд. гіст. навук : 07.00.02 / М. Г. Жылінскі; Беларус. дзярж. пед. ун-т. – Мінск, 2002. – 21 с.
17. И о ф ф е, Э. Г. Белорусские евреи: трагедия и героизм. 1941–1945 / Э. Г. Иоффе. – Минск, 2003. – 428 с.
18. И о ф ф е, Э. Г. По достоверным источникам. Евреи в истории городов Беларуси / Э. Г. Иоффе. – Минск: Четыре четверти, 2001. – 350 с.
19. И о ф ф е, Э. Г. Страницы истории евреев Беларуси: краткий научно-исполн. очерк / Евр. Ун-т в Минске / Э. Г. Иоффе. – Минск: Арти-Фекс, 1996. – 162 с.
20. К'я ры, Б. Штодзённасць за ліній фронту. Акупацыя, калабарацыя і супраціў у Беларусі (1941–1944 гг.): Пер. з ням. Л. Баршчэўскага ; навук. рэд. Г. Сагановіч / Б. К'яры. – Мінск, 2005. – 390 с.
21. К а в а л е н я, А. А. Беларусь у гады другой сусветнай вайны (1939–1945) / А. А. Каваленя. – Мінск: БДПУ, 1996. – 183 с.
22. К а з л о в а, С. Л. Аграрная палітыка нямецкіх акупацыйных улад на тэрыторыі Заходніх абласцей Беларусі (1941–1944 гг.): аўтарэф. ... дыс. канд. гіст. навук: 07.00.02 / С. Л. Казлова; Ін-т гісторыі НАН Беларусі. – Мінск, 2006. – 22 с.
23. К о в а л е н я, А. А. Беларусь 1939–1945 гг.: Война и политика / А. А. Коваленя. – Минск: Веды, 2001. – 204 с.
24. К о з а к, К. И. Бытовые условия германских военных и гражданских оккупационных органов в Беларуси (1941–1944 гг.) / К. И. Козак // Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны: стан гістарычрафіі і перспектывы даследаванняў праблемы : матэрыялы круглага стала / Ін-т гісторыі НАН Беларусі; рэдкал.: А. А. Каваленя, А. М. Літвін (адк. рэд.) [і інш.] – Мінск, 2005. – 202 с. – С. 141–145.
25. К о з а к, К. И. Германский оккупационный режим на территории Беларуси. 1941 – 1944 гг.: Историография и источники / К. И. Козак; под ред. А. А. Ковалени. – Минск: БГУ, 2006. – 268 с.
26. К у зь м е н к о, В. И. Интеллигенция Беларуси в период немецко-фашистской оккупации (1941–1944 гг.): Монография / В. И. Кузьменко [Научн. ред. А. М. Литвин]; Бел. гос. пед. ун-т им. М. Танка, Ин-т истории НАН Беларуси. – Минск, БГПУ им. М. Танка, 2001. – 199 с.
27. К у зь м е н к о, В. И. Пронагандистское обеспечение оккупационного режима в Беларуси и особенности культурной политики нацистов (1941–1944 гг.) / В. И. Кузьменко // Беларусь і Германия. Гісторыя і сучаснасць: Матэрыялы Міжнар. навук. канф.; Мінск, 26 мая 2003 г. / ММЦ і дзярж. лінгв. ун-т; рэдкал.: А. А. Каваленя (гал. рэд.), С. Я. Новікаў. – Мінск, 2003. – С. 104–110.
28. Лагер смерці Трасцянец 1941–1944 гг.: памяці ахвяр нацызму ў Беларусі: матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф. Мінск, 10 лістапада 2004 г. / Гістарычна майстэрня ў Мінску, Міжнародны адукацыйны цэнтр у Дортмундзе [і інш.]; адк. рэд. В. Ф. Балакіраў, К. І. Козак. – Мінск, 2005. – 316 с.
29. Л і т в і н, А. М. Трасцянецкі лагер: актуальная праблемы вывучэння / А. М. Літвін // Мінскае геста. 1941–1943 гг.: Трагедыя. Гераізм. Памяць: матэрыялы міжнар. навук. канф., Мінск, 24 кастрыйніка 2003 г. / Гістарычна майстэрня ў Мінску, Міжнародны адукацыйны цэнтр у Дортмундзе [і інш.]; адк. рэд. В. Ф. Балакіраў, К. І. Козак. – Мінск, 2003. – 208 с. – С. 65.
30. Л і т в і н, А. М. Акупацыя Беларусі (1941–1944): пытанні супраціву і калабарацыі / А. Літвін. – Мінск: Беларускі кнігазбор, 2000. – 288 с.; Беларусь у выпрабаваннях Вялікай Айчыннай вайны: масавыя забойствы нацыстаў: матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 2 ліпеня 2005 г. / Гістарычна майстэрня ў Мінску, Міжнародны адукацыйны цэнтр у Дортмундзе [і інш.]; адк. рэд. В. Ф. Балакіраў, К. І. Козак. – Мінск, 2005. – 306 с.; Лагер смерці Трасцянец 1941–1944 гг.: памяці ахвяр нацызму ў Беларусі: матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф. Мінск, 10 лістапада 2004 г. / Гістарычна майстэрня ў Мінску, Міжнародны адукацыйны цэнтр у Дортмундзе [і інш.]; адк. рэд. В. Ф. Балакіраў, К. І. Козак. – Мінск, 2005. – 316 с.; Генациыд у другой сусветнай вайне: праблемы даследавання (у памяць ахвяр Трасцяцца): матэрыялы міжнар. канф., Мінск, 25–27 красавіка 2002 г. / Беларус. дзярж. ун-т; адк. рэд. К. І. Козак, А. М. Літвін, У. Н. Сідарцоў. – Мінск, 2003. – 279 с.
31. Н о в і к а ў, С. Я. Беларусь у канцэспе германскай гістарычрафіі гісторыі Другой сусветнай вайны / С. Я. Новікаў; навук. рэд. Э. Р. Йофе. – Мінск: МДЛУ, 2004. – 284 с.

32. Новіка ў. С. Я. Эканамічна палітыка нацысцкай Германіі ў Беларусі ў 1941–1944 гг. (агляд крыніц германскай гісторыяграфіі 1990-х гг.) / С. Я. Новікаў; навук. рэд. Г. А. Космач; Бел. дзярж. лінгвіст. ун-т. – Мінск : МДЛУ, 2002. – 219 с.
33. Нямецка-фашистыкі генапыд на Беларусі (1941–1944); Зб. / Пад рэд. У. М. Міхнюка. – Мінск : БелНДЦДААС, 1995. – 416 с.
34. Остарбайтеры. Принудительный труд белорусского населения в Австрии. Документы и материалы / Сост. Г. Д. Кнатько [и др.]. – Минск: Graz: Ин-т по исслед. последств. войны. 2003. – 324 с.
35. Першая і другая сусветная вайны : акупацыя і яе наступствы на Беларусі: матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф. Мінск, 22 кастрычніка 2005 г. / Гістарычна майстэрня ў Мінску. Міжнародны адукацыйны цэнтр у Дортмундзе [і інш.]; адк. рэд. В. Ф. Балакіраў, К. І. Козак. – Мінск, 2006.
36. Розенблат, Е. С. Нацистская политика геноцида в отношении еврейского населения в Западных областях Беларуси. 1941–1944: автореф. ... дис. канд. ист. наук : 07.00.02 / Е. С. Розенблат; Ин-т истории НАН Беларуси. – Минск. 2000. – 18 с.
37. Розенблат, Е. С., Елецкая, И. Э. Пинские евреи. 1939–1944 гг. / Е. С. Розенблат, И. Э. Елецкая. – Брест, 1997. – 312 с.
38. Розенблат, Е. С. Изучение проблемы Холокоста в Беларуси: состояние и перспективы / Е. С. Розенблат // Беларусь у гады Вялікай Айчынай вайны: стан і перспектывы даследавання праблемы: матэрыялы «круглага стала»: Мінск, 22 лістапада 2002 г. / Ін-т гісторыі НАН Беларусі; рэдкал.: А. А. Каваленя, А. М. Літвін (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі», 2005. – С. 153–158.
39. Савоняко, М. Я. Немецко-фашистские лагеря на территории Белоруссии в годы Великой Отечественной войны: автореф. ... дис. канд. ист. наук: 07.00.02 / М. Я. Савоняко: Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1993. – 31 с.
40. Трагедия евреев Белоруссии (1941–1944 гг.): Сб. материалов и док.: отв. ред. и сост. Р. А. Черноглазова. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск: Гальперин, 1997. – 398 с.
41. Туronак, Ю. Беларусь пад нямецкай акупацыяй / Пер. з польск. В. Ждановіч. Каментары А. М. Літвіна // Ю. Туronак. – Мінск : Беларусь, 1993. – 236 с. – с. 99.
42. Холокост в Беларуси. 1941–1944. Док. и материалы / Сост. Э. Г. Иоффе, Г. Д. Кнатько, В. Д. Слеменев. – Минск: НАРБ, 2002. – 276 с.

E. V. ZDANOVICH

**OCCUPATION REGIME IN THE TERRITORY OF BELARUS DURING
THE GREAT PATRIOTIC WAR IN WORKS OF HOME RESEARCHERS (1991–2007)**

Summary

In the article the works of modern home historians have been analyzed.

Concerned works are devoted to the occupation policy of German powers in the temporally occupied territory of Belarus. It has been stressed in the article that the characteristic feature of that period was the development of new trends in the investigation of the problem, detailed interpretation of various aspects of the occupation regime, which have been compactly examined in the Soviet historiography. Among the not enough investigated topics the author singles out the history of separate concentration camps, the Jewish population genocide, forced labor of the citizens of the Belarusian Republic, the questions of organized by the occupation regime medical service and school education. Some problems requiring further scientific development have been singled out. The author expresses his own opinion on the concerned problems.